



# ЗА ДЭНІНСКІЯ ЗА КАДАРЫ



ОРГАН  
партбюро, камі-  
тэта ЛКСМБ,  
прафкома, МК  
і рэктарыята  
Беларускага  
дзяржаўнага  
універсітэта

№ 4 (119)

25 сакавіка 1941 г.

Цана нумара 10 кап.

Год выдання VII

## ЗА ЎЗОРНУЮ ЧЫСТАТУ І ПАРАДАК!

XVIII канферэнцыя ВКУ(б) звярнула выключную ўвагу на пытанне наведвання парадку і чыстаты на прадпрыемствах і транспарце. Гэтыя рашэнні партыі маюць непасрэднае дачыненне і да навучальных устаноў.

Універсітэт, які рыхтуе кадры работнікаў народнай асветы, у першую чаргу павінен з'яўляцца прыкладам сацыялістычнай культуры. Тав. Мілюнкоў у сваім дакладзе на XVIII партыйнай канферэнцыі сказаў: «Без элементарнай культуры нельга рашаць вялікія стаячыя перад нашай краінай задачы, звязаныя з пераходам ад сацыялізму да камунізму».

Бруд і беспарадак у памяшканні цягне за сабою беспарадак у рабоце, недасяглівае выкананне, некультуранасць. У вучэбных карпусах універсітэта, у корыдорах, у аўдыторыях, кабінетах, калідарыях павінен быць узорны парадак і чыстата.

На вялікі жал, на карыдорах заўсёды ўбачыш акуркі, паперу, смецце. У многіх аўдыторыях паломальныя ступы, сталы. Сцены некаторых памяшканняў «упрыгожаны» дзіркамі ад цвікоў, абвалілася штукатурка. Невядома для чаго на каляндрах стаяць або ляжаць розныя дошкі для аб'яў, загадаў, вітрыны і іншае, на якіх няма нічога, акрамя бруднай паперы.

У канцылярыях дэканатаў на першы позірк здаецца ўсё ў парадку: на падлозе каўры, на вокнах кветкі, на сталах графіны з вадою..., але гэта толькі на першы позірк. На каўрах і пад каўрамі смецце, на лісцях кветак пыл, у графінах вада стала жоўтага або зялёнага колеру, а на сценках плямы ад розных аб'яў і загадаў, якія тут былі прыклеены.

Звычайнае з'явішча, што ў аўдыторыях студэнты часта сядзяць у паліто, галонях, а то і шапках. Кожны дзень можна наглядзець, як студэнты настойліва паграбуюць ад швейцараў пралускаць іх у аўдыторыі аштанутымі. Чамусьці прынята курыць і кідаць акуркі там, дзе хто захоча, і асабліва там, дзе вісць таблічка з надпісам, што курыць забаронена.

Яшчэ горш справа абстаіць з наведаннем чыстаты і парадку ў інтэрнатах. Аб гэтым сведчыць змяшчэнне матэрыялаў у сёнешнім нумары нашай газеты.

Нельга абыйсці маўчаннем і тое, што ёсць частка студэнтаў, якая вызначаецца сваёй некультуранасцю ў паводзінах. Такія студэнты грубяць, ляшца, не паважаюць выкладчыкаў і старэйшых таварышоў.

Наведанне парадку і чыстаты, барацьба за культуру—справа не адных толькі прыбіральных і адміністрацыі, гэта справа ўсяго калектыва.

Партыйная, комсамольская і профсаюзная арганізацыі павінны павесці рашучую барацьбу супроць некультуранасці, за ўзорную чыстату і парадак.

## У ЮБІЛЕЙНАЙ КАМІСІІ

20 сакавіка пад старшынствам Народнага камісара асветы БССР т. Уралавай адбылося чарговае паседжанне камісіі па падрыхтоўцы да святкавання 20-гадовага юбілея нашай Універсітэта.

Камісія абмеркавала і зацвердзіла тэматыку дакладаў на пленарным і секцыйных юбілейных паседжаннях, тэматыку агульна-універсітэцкага і факультэцкіх юбілейных зборнікаў. Адобрана тэматыка вялікай ілюстраванай выстаўкі: «Беларускі Дзяржаўны Універсітэт за дваццаць год».

На юбілейныя ўрачыстасці запрашаюцца віднейшыя вучоныя краіны і выхаванцы Універсітэта.

## На высокім ідэйным узроўні праходзіць тэарэтычная канферэнцыя

\*\*\*

### Канферэнцыя дала многае

Яшчэ задоўга да пачатку канферэнцыі група была ў поўным зборы. Ішла ажыўленая гутарка аб тым цікавым матэрыяле, які прапрацаваў кожны рыхтуючыся да выступлення.

Роўна ў вызначаны час канферэнцыя пачала сваю работу. Адын за адным выступаюць дакладчыкі: Карэльская, Камінская, Паўлава. Усе яны старанна прапрацавалі над выказваннямі класікаў марксізма-ленінізма аб паходжанні маралі наогул і камуністычнай маралі ў прыватнасці, умела скарысталі багаты матэрыял з твораў класікаў заходне-еўрапейскай і рускай літаратуры; многа ўзялі фактаў з рэчаіснасці.

Пачаліся выступленні. Яны насілі таварыска-дыскусійны характар.

Асабліва цікавымі былі выступленні па пытанню аб стварэнні новай камуністычнай сям'і і перамаганні перажытаў буржуазнай іраўственнасці. Камсамлец Александр Біндзюк на прыкладах вялікіх лётчыкаў нашай часу Чкалава і Серова паказаў маральнае аблічча савецкага ча-

лавека. Тав. Ліпкін падрыхтаваў выступленне аб патрыятызме савецкіх людзей. Цікавымі былі выступленні тт. Двоскінай, Бельскага і іншых.

Вышкі канферэнцыі, якая прадаўжалася два дні, падвёў кандыдат філасофскіх навук І. С. Чымбург. Ён даноўніў дакладчыкаў і выступаўшых, растлумачыў узлікія спрэчныя пытанні, а таксама звярнуў увагу студэнтаў групы на прывіццё культурных навываў і на паводзіны савецкага маладога чалавека ў ваханні, быту і калектыве.

Канферэнцыя дала многае студэнтам нашай групы. Апрача тэарэтычнага рэшту, яна мела і пэўнае выхавальнае значэнне. Патрэбна і ў далейшым практыкаваць правядзенне тэарэтычных канферэнцый на актуальныя тэмы, і не адзін раз у год, але хаця б па адным разу ў семестр.

П. КАРУНЕЦ,

комсорг I групы III курса гістфака.

## Цікава і змястоўна

«Камуністычная мараль» — па такой тэме прайшла тэарэтычная канферэнцыя па III курсе геаграфічнага факультэта. Да канферэнцыі была праведзена значная падрыхтоўка.

З усіх дакладаў, зробленых на канферэнцыі, патрэбна адзначыць даклад камсамолкі тав. Гроднер. Добра сумленая, крэпатлівая работа над першакрыніцамі класікаў марксізма-ленінізма, шырокае і ўмелае скарыстанне прыкладаў з масагай літаратуры, нарэшце, стройнае размеркаванне матэрыяла дазволілі ёй змястоўна і даходчыва ізлажыць тэму.

На яркіх прыкладах з жыцця вялікіх людзей, асноўнапаложнікаў навуковага камунізма Маркса, Энгельса і іх геніяльных прадаўжальнікаў Леніна і Сталіна тав. Гінзбург паказала, у каго мы павінны вучыцца чэснасці, прастаце, скромнасці і працавітасці.

— Я прывяду вам, — сказала тав. Гінзбург, — некаторыя даныя з аякеты Маркса, састаўленай яго дачкой Элеанорай. Вось яны:

«Вопрос: Достоинство, которое вы больше всего цените в людях?»

Ответ: Простота.

Вопрос: Ваша отличительная черта?

Ответ: В единстве цели.

Вопрос: Ваше представление о счастье?

Ответ: Борьба.

Вопрос: Ваше представление о несчастье?

Ответ: Подчинение.

Вопрос: Недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение?

Ответ: Угодничество.

Вопрос: Ваше любимое изречение?

Ответ: Ничто человеческое мне не чуждо».

Кожнаму з нас патрэбна выхоўваць у сабе гэтыя якасці.

Змястоўным было выступленне тав. Сасноўскага аб камуністычных адносінах да працы. Недаткавая падрыхтаванасць да канферэнцыі тав. Ляшко выявілася ў яго павярхоўным выступленні па пытанню сям'і і шлюба пры сацыялізме. Асноўным недахопам тэарэтычнай канферэнцыі з'яўляецца тое, што на ёй не было дастаткова актыўнасці ў абмеркаванні зробленых дакладаў.

Г. РОЗЕНГАУЗ.

## Як я працавала над дакладам

Выключна цікавая і глыбокая па зместу тэма: «Маркс — Энгельс — Ленін — Сталін аб камуністычнай іраўственнасці». З вялікім задавальненнем я рыхтавалася да гэтага даклада.

Перш за ўсё неабходна было падараць і прапрацаваць літаратуру. Рыхтуючыся да дакладу, я вывучыла і занясла гаворку з твораў Энгельса «Анты-Дзюрынг», «Людвіг Фейербах», «Маніфест камуністычнай партыі», прамову В. І. Леніна на III зездзе РКСМ «Задачи саюза моладзі», пісьмы Леніна несе Арман, даклады таварышоў Сталіна і Калініна. Скарыстан быў багаты журнальны і газетны матэрыял.

У многім дапамагла мастацкая літаратура і гістарычныя факты з твораў Горкага, Мапасана, Чэрнышэўскага і інш.

Наступны важны этап у рабоце — складанне плана. Без дэталёвага плана няма чаго прыступаць да складання самога даклада. Гэта самае асноўнае і цяжкае.

Працуючы над тэмай, я адчувала, што пазнаю многа новага, на што да гэтага часу не прыходзілася звяртаць асаблівай увагі, а пазнаваць з кожным днём усё больш і больш новае — гэта наш абавязак.

С. ГРОДНЕР,

студэнтка III курса геафака.



У напружанай вучобе непрыкметна прайшло пяць год. Зладзены ўсе прадметы. Уператзе — курсавая работа і дзяржаўныя экзамены.

На здымку: выпускніца хіміфака М. Байова за работай над курсавой тэмай «Даследаванні электродных патэнцыялаў».

## НАПЯРЭДАДНІ ДЗЯРЖАЎНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ

У бягучым навучальным годзе фізіка-матэматычны факультэт заканчыў 56 чалавек, з якіх 39 чалавек са спецыяльнасцю па матэматыцы і 17—па фізіцы.

К сучаснаму моманту вучэбны план поўнасьцю выканан. Студэнты заканчваюць напісанне курсавых работ і адначасова рыхтуюцца да здачы дзяржаўных экзаменаў.

Па ўсіх прадметах, выстаўленых на дзяржаўныя экзамены, прагледжаны, надружаваны і разданы студэнтам праграмы.

Зараз дэканат складае расклад дзяржаўных экзаменаў і кансультацый

Г. САГАЛОВІЧ,  
дэкан фізмата.

Дзяржаўныя экзамены ў гэтым годзе пачнуцца на многа раней чым у мінулым. Дэканаты, навучальная частка павінны праявіць максімум увагі і старання да выпускнікоў, стварыць ім спрыяльныя ўмовы для паспяховай падрыхтоўкі да экзаменаў.

Не на ўсіх факультэтах клопаціцца аб студэнтах V курса. Дэканат біяфака толькі 12 сакавіка раздаў тэмы курсавых работ. Кафедры не аказваюць патрэбнай дапамогі выпускнікам. Да гэтага часу ні адзін студэнт V курса біяфака не мае праграм па заалогіі і батаніцы. Дэкан факультэта прапануе студэнтам заняцца зборам тых праграм, якія былі разданы ў пачатку навучальнага года студэнтам малодшых курсаў.

М. Батанскі.

## Цікавая работа

Навукова-даследчы гурток гістфака абмеркаваў работу студэнта II курса, кан'юдата на сталінецкую стыпендыю К. Цішкевіча «Паход Разіна к Сібірску». Напісаная на аснове вывучэння першакрыніц, работа прадстаўляе вялікую цікавасць, таму што асвятляе слаба вывучаны перыяд барацьбы Разіна супроць баяр-прыгоннікаў.

Работа т. Цішкевіча, выкладаная ажыўленае абгаварэнне, атрымала выдатную ацэнку як з боку кіраўніка гуртка дацэнта А. П. Пянькова, так і з боку членаў гуртка. Неабходна адзначыць чоткасць і жывасць ізлажэння, правільную пабудову работы.

Л. Абцадарскі

